

**ХІХ Міжнародная канферэнцыя
«ФІЗІКА ПРΟЧНОСТІ І ПЛАСТІЧНОСТІ
МАТЕРІАЛΩВ»**



Трэцье інфармацыйнае паведамленне

Дарогіяе дружыя!

Напомянаем, што канферэнцыя пройдзе на базе СамГТУ ў канферэнц-зале (1 корпус 2 этаж) па адрэсу: ул. Первамайская, 18.

Пражыванне арганізавана ў СОЛ «Палітэхнік» і ў санаторыі-профілакторыі СамГТУ. Учаснікі самастойна дабіраюцца да месца пражывання ад ж/д вокзала ст. Самара на базу СамГТУ і ў санаторыі-профілакторыі (ул. Рэвалюцыйная, 42).

Работа канферэнцыі будзе працягвацца 3 дні: з 9 па 11 чэрвеня 2015 г. Рэгістрацыя ўчаснікоў будзе праходзіць 8 чэрвеня з 14:00 да 16:00 гадзін у 306 ауд. (1 корпус) па адрэсу: ул. Первамайская, 18.

Рэгістрацыя будзе праводзіцца 09 чэрвеня з 8:30 гадзін у 306 ауд. (1 корпус) па адрэсу: ул. Первамайская, 18.

Аўтобус будзе даставляць ўчаснікоў, пражываючых ў СОЛ «Палітэхнік» ад базы ў 7:45 і назад з СамГТУ ў 17:00. Учаснікі, пражываючы ў санаторыі-профілакторыі, дабіраюцца да месца правядзення канферэнцыі самастойна (СамГТУ, ул. Первамайская, 18, 1 корпус, 2 этаж, канферэнц-зал)

Напомянаем Вам, што для аплаты НЕОБХОДІМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОФОРМЛЯТЬ ДОГОВОР І АКТ, нават калі Вы аплачваеце як фізічнае існасць. У проціважным выпадку немагчыма атрымаць дакументаў аб аплате.


Работа канферэнцыі адражана ў праграме канферэнцыі.

С уважэннем Оргкомитет

Участники, которые будут добираться до базы отдыха самостоятельно, могут сделать это следующим образом (см. карту):

Путь следования от ст. Самара до базы отдыха «Политехник»: на любом транспорте от

Ст. Самара - далее по ул. Спортивная - Вилоновская - Самарская - Ново-Садовая, по ней направо почти до конца карты до «Поляны Фрунзе» (это местное название нескольких остановок, Сейчас она называется Барбошина поляна) и по ул. 9-я просека до конца, а потом направо по дороге минут 20 пешком, или на маршрутке



- - общее понятие «Барбошина Поляна», там много разных остановок.
- ⊕ - остановка автобуса №50, она рядом с вокзалом, автобус едет очень быстро, 30-40 мин (20-30 руб, в зависимости от того - коммерческий или государственный)
- там же маршрутка №50, едет мин 30)
- ⊙ - остановка автобуса №6, который едет вниз к Волге, от его конечной остановки надо идти пешком.


- Там же остановка маршрутки, на которой можно доехать до «Политехника», но ее номер никто не знает.
- Путь следования от ст. Самара до санатория-профилактория СамГТУ: (ул. Революционная, 42) на любом транспорте от ст. Самара либо до остановки ул. Революционная (на Московском шоссе)

Автобусы: 1, 22, 37, 67

Троллейбусы: 12,15,17,4

Маршрутки: 1, 1к, 22,37

От остановки 10 мин. пешком вниз по ул. Революционная




либо до остановки Постников овраг (на ул. Ново-садовая)

Автобус: 50

Трамвай: 23

Маршрутка: 50

От остановки 10 мин. пешком вверх по ул. Лукачева




- Путь следования от санатория-профилактория СамГТУ: (ул. Революционная, 42) до СамГТУ (1 корпус) и обратно на любом транспорте от остановки «Постников овраг» (так будет быстрее) до остановки «Первомайская»

Автобусы: 50

Маршрутки: 50

Трамвай: 5, 20, 22, 4

От остановки 10 мин. пешком вниз по ул. Первомайская до 1 корпуса



- до остановки «Октябрьская набережная»

Автобусы: 61

Маршрутки: 61, 261

От остановки вверх до 1 корпуса

